



Валерій КАЛТЫГІН,
кераміст, арганізатор і кіраунік штогадовых міжнародных пленэрів па кераміцы
“АРТ-Жыжаль”, лаўрэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
дзеячам культуры і мастацтва за 2009 год:

“На халіву ці з наскоку ў кераміцы нічога не зробіш...”

— Валерій Аркадьевіч, што для вас Міжнародны пленэр па кераміцы “АРТ-Жыжаль” — справа ўсяго жыцця, смелая авантюра, хобі, гульня?

— Ну ва ўсякім разе не гульня і не праства хобі... Прынамсі, я спрабую рабіць усё на поўным сур'ёзе — асэнсоўваць ужо зробленое, шукаць нейкія новыя ідэі. Рухацца ўсё-такі наперад. Бо інакш які сэнс? Ну правялі адзін пленэр, наладзілі выставу, правялі другі, трэці, чацверты... Нашу

межжа, то, напрыклад, летась былі творцы з Англіі, Францыі, Ірландыі... Шырынца і геаграфія расійскіх ўдзельнікаў, гэта ўжо не толькі Москва і Піцер, але і Перм, Ноўгарад... Прычым гаворка ідзе менавіта аб прафесіяналах. Замежная ўдзельнікі — гэта пэраважна сябры сваіх нацыянальных саюзаў мастакоў, што гэтаксама можа гаварыць пра ўзровень канчатковага выніку...

— Колькі чалавек ўдзельнічала ў пленеры летась?

— 27.

— Іх цяжка знаходзіць?

— Да не... Ёсьць жа інтэрнэт, электронныя сродкі сувязі. Людзі дасылаюць мне свае партфолія, і я адбираю. Папраўдзе, беларускія ўдзельнікі — самыя монтыя ў прафесійным плане. Яшчэ — прыбалты, малдаване, рускія... А керамісты з той жа Англіі, Ірландыі, нават Польшчы — гэта больш, так бы мовіць, аматарства па найвышэйшым разрадзе. Але ж на тое і ёсьць сталыя творцы, каб дапамагаць і наўроўваць.

— Дарэчы, штосьці падобнае да “АРТ-Жыжали” арганізоўваеца ў далёкім замежжы?

— Вось менавіта “штосьці”. Магу сказаць дакладна: такога, як у нас, німа нідзе... У нас усе працујуць як апантаныя. Нават замежнікі ўціваюць тут у адмысловыя творцы і псіхалагічныя маракон і щыруюць наройні з нашымі да знямогі... Нават пакідаюць свае працы тут. Бо ях забярэш? Самалёты, дзіржайныя межы, мытні... Кераміка — гэта ж вельмі нетранспартабельная рэч.

— “АРТ-Жыжаль” — гэта ўжо своеасаблівы брэнд?

— Безумоўна, гэта — эксклюзіў. Я ведаю, што нешта падобнае паспрабавалі наладзіць у Малдове, ва Украіне... Але ў іх не атрымалася.

— Чуў, што вы атрымліваеце пэўныя заданні ад мясцовых уладутым плане, што яны чакаюць ад ўдзельнікаў пленераў нейкіх конкретных творчых вынікаў для аздаблення бабруйскіх інтэр’ераў...

— Так. Плён нашай працы реалізуецца і ў якасці мастацкіх падарункаў для горада. Гэта і асобныя творы, і афармленне інтэр’ераў. Адсюль і тэма апношынга пленера — “Кераміка ў інтэр’еры”. А сёлета перад намі паставілі задачу аздобіць керамікай інтэр’ер кавярні бабруйскага Палаца мастацтва. Натуральна, гэта павінна быць калектывная работа, але вытрыманая ў адзінм мастацкім стылі. Задача — налягкая. Но ў кожнага кераміста — свой стыль. Цяпер я якраз распрацоўваю канцепцыю будучага інтэр’ера...

— Валерій Аркадьевіч, вы супроводжваеце кіраунік?

— Кірауніцтва такое: камандзіраў нам не трэба, камандзірам буду я. Гэта значыць, калі я скажу, што, напрыклад, праз гадзіну трэба прыйсці і рабіць аблапы, то трэба прыйсці і рабіць. І тое самае датычыць любой пленэрнай работы — і падрыхтоўкі печкі, і ўсталявання навесаў, і колкі дроў... А інакш на пленеры і нельга. Но тут усё залежыць ад калектывнага духу, калектыву

Гэтым матэрыялям мы сёння адкрываєм серыю публікацый, прысвечаных лаўрэатам прэміі “За духоўнае адраджэнне” і спецыяльных прэмій Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва за 2009 год. І пачаць мы вырашылі з асобы кераміста Валерія Калтыхіна — аднаго з нямногіх лаўрэатаў, што працујуць ва ўстановах адукацыі (Валерій Аркадьевіч выкладае кераміку ў Бабруйскай дзіцячай мастацкай школе імя У.А.Дамарада), арганізатора і кірауніка штогадовых міжнародных пленэроў па кераміцы “АРТ-Жыжаль”. Зусім нядаўна ў стацічнай галерэі “Універсітэт культуры” прыйшла сумесная выставка твораў двух Калтыхіных, бацькі Валерія і яго сына Максіма, дарэчы, стыпендыята спецыяльнага фонду Прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі, у чым бачыцца пэўны сімвалізм. У згаданай галерэі і адбылася наша гутарка з Калтыхіным старэйшым пераважна пра тое, за што ён і атрымаў спецыяльную прэмію, — пра захаванне і развіццё традыцый народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, арганізацію міжнародных пленэроў і актыўную выставачную дзеянісць...


міцы працаўнік гуляючы проста немагчыма. Той жа аблап ніколі не можа быць справай аднаго чалавека. Ты ж не будзе печку ганіць ухаластую, калі яна толькі на палову ці на трэць загружана работамі. Трэба яе цалкам загрузіць, каб полныя трымалася. А потым увесе час нароччаваць тэмпературу... Караваец, тут існуе свае парадак і рytм, якім мусіць падпрацоўвачца ўесь калектыў.

— Ці часта даводзіцца выпраўляць на мылы і явопытных пленэрыстаў?

— Да ўсяго хапае! Ну вось хапае ба такі выпадак з апошняга пленера... Падыходзіць да мяне англічанка і ірландка: “Мы хочам адзін аблап зрабіць!” Добра, думаю, аблап дык аблап. Паставіў работы, праз перакладчыка ўсё растлумачыў ім. Праз нейкі час падыходжу, гляджу, а яны сядзяць сабе, нейкі графік зрабілі, ўсё нешта зазіраюць у свае схемы... Я ў іх пытаюся: “Вы доўга тут збіраецца сядзець? У вас жа тэмпература на адным месцы стаіць?” А ў іх па графіку сапраўды атрымлівалася, што з tym аблапам трэба было ўсю ноц сядзець! Я ім загадваю: “Аблап зрабіць за дзве гадзіны, не даўжэй!” А яны ў плач, сапраўдную істэрыку закацілі, маўляю, я іх крывіджу, уганяю ў нейкай рамкі... А самі элементарна не разумеюць, што тэмпературу трэба ўвесе час нароччаваць. Гэта як у топцы паравознай — трэба кідаць і кідаць, каб паравоз хуткасць набіраў... Я ўрэшце не вытрымаў, папрасіў Клода, француза, каб той ім патдумачыў, што трэба рабіць. Той растлумачыў, і канфлікт быў вычарпаны. Дарэчы, усе такі і смешныя, і горкія гісторыі мы занатоўвалі ў нашай наасцэнгажце “Пляткарка”. Чаго там толькі ні было: і пра нашы туалеты (звычайнія надворныя будкі з “адтулінай”), якія вельмі ўразілі тых жа гасцей з туманнага Альбіёна, і пра бараки “за выживанне” ў дажджливыя дні, калі прыходзілася выварочваць навыварат палаткі, набрынялья вадой...

— Валерій Аркадьевіч, як кіраунік пленера “АРТ-Жыжаль” вы лічыце слабе прадстаўніком і, так бы мовіць, прасоўвальнікам беларускай школы керамікі?

Браты.
Кайн і Авелі.
2002 г.



най пісіхалогії. Ёсьць, канечно, людзі, на якіх ускладаецца большая нагрузкa, і тыя, на каго меншяя. Але, напрыклад, калі я бачу, што чалавек, які ўдзельнічае першы раз, няздатны на калектывную працу, калі ён свядома адлынівае, маўляю, гэта не мая справа — насекчы дровы ці паднесці вады, то я прости яго больш ніколі не запрашаю. Многія з такіх потым просіцца, але я не бяру. Керамічны пленэр — справа не для эгаісту. А таксама не для людзей залішне эмацыянальных. Мне тут не патрэбны нічые істэрыкі.

— А быў?

— Канечно, быў... Кераміка — гэта ж да ўсяго вельмі датклівы і асцярожны занятак. Прынеслі работы на аблап — незнарок зачапіў нагой ці рукой, і ўсё... Адна работа павалілася, разблілася, пры гэтым яшчэ і другую работу зачапіла... І ў сямі печцы таксама — заўсёды нешта можа трэснуць, лопнучы, адламацца... Вельмі многа б’ещца! А таму трэба прости спакойна кантраляваць увесе працэс і не страваць раўнавагі.

— Кераміст, наколькі я магу зразумець, гэта наогул нейкай асаўлівай інастасістасці мастака? Зусім не тое, што жывапісец ці нават скульптар?



— Так! Я браў летась скульптара, і скажу потым, што гэта быў першы і апошні скульптар на пленэры. І пра жывапісцаў тое самае магу сказаць... Ну не разумеюць яны ні калектывнай працы, ні пластычнай мовы керамікі. У іх іншое ўсё. Той жа жывапісец пойдзе на прыроду, выбера месца, зашынчыцца там недзе ў куточку і будзе маліваць дзень, два, трэ... А потым, магчыма, тыдзень гультаўяваць. А ў пленэрнай кера-

міцы націхненіе гуляючы проста немагчыма. Той жа аблап ніколі не можа быць справай аднаго чалавека. Ты ж не будзе печку ганіць ухаластую, калі яна толькі на палову ці на трэць загружана работамі. Трэба яе цалкам загрузіць, каб полныя трымалася. А потым увесе час нароччаваць тэмпературу... Караваец, тут існуе свае парадак і рytм, якім мусіць падпрацоўвачца ўесь калектыў.

— Сваіх юных выхаванцаў, у якіх вы выкладаеце кераміку ў Бабруйскай дзіцячай школе мастацтваў, вы папярэджваеце аб тым, што праца прафесійнага кераміста — гэта налягкі хлеб?

— Нялягкі, але ўдзячны! У дзіцячай школе мастацтваў я распрацаваў уласную праграму, якая адрозніваеца ад традыцыйных. Да прыкладу, я цалкам выключыў ганчарнае кола, бо лічу, што яно не спрыяе развіццю прасторавага мыслення, навыкаў працы з формай... А акцэнт я раблю менавіта на формаўтарэнне керамікі праз ручную лепку — ад самых простых форм да больш складаных, да кампазіцый і камплектаў, дзе могуць узімкаць нават і архітэктурныя задачы, звязаныя з дэкорам... Спрабуем стылізаваць, зноў жа, пачынаючы ад расліннага ды жывёльнага свету і зашынчыцца чалавекам. Робім і талеркі дэкаратыўныя, і пано. Словам, імкнуся, каб быў, калі можна так сказаць, шырокі керамічны захоп жыцця і мастацтва. Але павінен ўсё-такі заўажыць, што керамікі з задавальненнем і сур’ёзна займавацца адзінкі. Далёка не для кожнага падыходзіць гэтыя спецыфічныя занятак.

— А яшчэ кажуць, што не святыя гаршкі лепяць...

— Святыя не святыя, але гаршчок зляпіць — не такая ўжо простая штука, як здаецца. Скажу так: гаршкі лепяць людзі, “хома сапіенсы”, якія, паводле азначення, умеюць думы і эксперыментаваць. На халіву ці з наскоку ў кераміцы нічога не зробиш. А што тычыць нашых пленэроў, то, як вынікае з назвы, нас апякуе свой Бог — Жыжаль. Гэтакі прыручаны намі Бог, які разам з намі і лепіць нашыя гаршкі...